

УСЁ ДЗЕЛЯ КАХАННЯ

У Беларусі ў многіх гарадах ёсць альтанкі, лаўкі, алеі закаханых. Ужо «наша» — замежная традыцыя вешаць «замкі кахання» на агароджы мастоў, каб свае пачуцці «замацоўваць» на вякі. Ва Украіне, дзе пабываў падчас прэс-тура наш карэспандэнт, аказваецца, ёсць «тунэль кахання». Цікава, што пачынаецца ён каля былой ваеннай часці. А яшчэ турысты з розных краін прыязджаюць у парк «Сафіеўка», які для сваёй каханай стварыў польскі магнат — у якасці ўзору быў узяты парк добра вядомай беларусам княгіні Радзівіл.

Турыстычная «фішка»

«Тунэль кахання» каля пасёлка Клевань, што ў Ровенскай вобласці, — бадай, самы экалагічны ў свеце.

Па адной версіі, ён з'явіўся, каб паравоз мог без праблем праязджаць цераз лес. Дзеля гэтага спецыяльна абразалі дрэвы. А вось калі рабіць гэта перасталі, яны дзіўным чынам «перапляліся». (Краязнаўцы сцвярджаюць, што па чыгунцы ў царскія часы вазілі высакаякасны паркет, якім упрыгожылі нават Зіmnі палац у Санкт-Пецярбургу. Дарэчы, і ў наш час па ёй перавозяць грузы.)

Па другой версіі, тунэль зрабілі ў савецкі час, каб замаскіраваць сакрэтныя аб'екты. Такім чынам спа-

дзяваліся схаваць воінскую часць ад здымак з неба.

У цёплую пару года тут ствараецца насамрэч унікальны «зялёны тунэль». Расліны быццам бы абдымаюцца... Напэўна, актывісты экалагічных арганізацый пішчаць ад радасці, назіраючы гэту прыгажосць. Ды і не толькі яны.

Турыстам тут распавядаюць легенды, звязаныя з каханнем. Маўляў, з аднаго боку чыгункі жыла дзяўчына, з другога — хлопец. І бацькі прыгажуні былі супраць іх кахання. Скончылася ўсё сумна, амаль як у творы пра Рамэа і Джульету. Вядома і яшчэ адна гісторыя кахання: пра пана, які пакахаў прыгажуню Аксану, але яна не адказала ўзаемнасцю. Тым больш, што кахала іншага. І багацей ім адпомсціў:

замураваў пад зямлёй — у падземным ходзе.

Напэўна, усё гэта і натхніла японскага рэжысёра Акіёшы Ізамакі зняць у 2014 годзе рамантычную драму «Клевань: тунэль кахання». Першы паказ адбыўся на Ханойскім міжнародным кінафестывалі...

«Хачу... парк!»

Вядома, што калі мужчына закаханы, то можа для сваёй «музы» зрабіць неверагоднае. Ну хіба толькі не атрымаецца «дастаць зорку з неба».

Вось і польскі, як бы цяпер казалі, «алігарх» Ста-

Сафіеўка.



Сафіеўка.

ніслаў Патоцкі «папаў» на каханне. Яшчэ да вяселля з прыгажуняй Сафіяй пачаў ствараць парк, каб падарыць ёй на імяніны.

Пра гэтую жанчыну дакладна невядома — кім насамрэч яна была. Некаторыя гісторыкі канстатуюць, што нарадзілася ў Грэцыі і была нашчадкам знатнага роду. Іншыя называюць яе куртызанкай. А яшчэ ёсць звесткі, што жыла ў гарэме султана. Пісалі таксама, нібыта яна была шпіёнкай, інтрыганкай, палюбоўніцай многіх сучаснікаў, у тым ліку Рыгора Пацёмкіна, фаварыта Кацярыны II.

У горадзе Умань Чаркаскай вобласці можна ўбачыць цудоўны парквы комплекс «Сафіеўка». Яго стварылі за параўнальна

кароткі час: з 1796-га да мая 1802-га (акурат да імянін Сафіі). Выдаткавана была фантастычная сума — больш за 2 мільёны рублёў срэбрам.

Над стварэннем парку працавалі найлепшыя архітэктары, скульптары, інжынеры з розных краін. Тут ёсць «Востраў кахання», фантан «Змяя», павільён флоры, «Даліна цыклопаў», «Плошча сходаў», «Ружавы павільён», статуі грэчаскіх, рымскіх багоў і герояў, кітайская альтанка, грот «Каліпса» і іншыя. Вабяць вадаспады, падземная рака, крыніца з радоновай вадой і гэтак далей...

Неверагодна, але нават у гады Вялікай Айчыннай вайны амаль што не быў разбураны. Штогод тут бывае больш за паўмільёна чалавек.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

КНІЖЧЫНЫ СУСТРЭЧЫ



Маладую паэтэсу Бажэну МАЦЮК вітаюць яе маленькія землякі.

ВЕРШЫ беларускіх паэтаў Бажэны Мацюк, Ірыны Карнаухавай, Віктара Кажуры, пераклады вершаў паэтаў Нуратдзіна Юсупава (Дагестан), Арбі Мамакаева (Чачня), Жака Прэвера (Францыя), Оніла Кандзісіла (Бангладэш) гучалі на літаратурных сустрэчах пісьменнікаў Міншчыны з маладымі жыхарамі Вілейкі.

Гасцей уважліва слухалі ў розных

аўдыторыях: старшакласнікі-гімназісты, школьнікі-пачаткоўцы і нават выхаванцы дзіцячага садка. Аўтар многіх дзіцячых кніг Ірына Карнаухава зацікавіла самых маленькіх прапаноў пачуць, як раскажваюць пра зімовыя дзіцячыя забавы паэты Беларусі і далёкіх краін.



Паэтэса Ірына КАРНАУХАВА хутка знайшла кантакт з аўдыторыяй.

Са сваёй кнігай вершаў выйшаў да слухачоў настаўнік беларускай мовы і літаратуры вілейскай гімназіі № 2, таксама член Саюза пісьменнікаў Беларусі, магістр адукацыі Віктар Кажура. Яго пазычны талент выразна праявіўся ў вядомым выданні «Азбука ў вершах і малюнках». Гэта кніга дасціпна і воб-



Настаўнік, аўтар кніг для школьнікаў Віктар КАЖУРА сярод сваіх чытачоў.

разна дапамагае дзятве засвойваць алфавіт і беларускую лексіку.

У сустрэчах вілейскай моладзі з пісьменнікамі ўдзельнічаў адзін з найбуйнейшых айчынных выдаўцоў РУП «Выдавецтва «Пачатковая школа». Кнігі і часопісы для навучэнцаў і педагогаў заставаліся ў цэнтры ўвагі на сустрэчах з літаратарамі. Бібліятэчка часопіса «Пачатковая школа» была перададзена ў падарунак дзіцячаму садку.

Яўген ПЯСЕЦКІ.
Фота аўтара.

■ Дзень роднай мовы

ЯКУБ КОЛАС... НА ІЎРЫЦЕ

Кіраўнікі дыпмісій Вялікабрытаніі, Румыніі і Ізраіля ў Беларусі падтрымалі паэтычны флэшмоб і прачыталі вядомыя вершы беларускіх класікаў. Выбар дыпламатаў спыніўся на творах Якуба Коласа і Пімена Панчанкі, а прэзентацыя відэаролікаў адбылася ў Дзень роднай мовы. Раней да флэшмобу ў рамках праекта «Чытаем па-беларуску з velcom» далучыліся іх калегі з іншых замежных місій і таксама прачыталі беларускія творы.

Па прызнанні дыпламатаў — удзельнікаў флэшмобу — праект «Чытаем па-беларуску з velcom» вельмі важны для папулярызацыі беларускай культуры, неад'емная частка якой — нацыянальная мова. А вершы — гэта ўніверсальная форма, здольная каратка і арганічна раскрыць змест, перадаць настрой, намаляваць характар і выказаць пачуцці. Таму кожны з паслоў выбраў твор, які ярка дэманструе паэтычнасць беларускай мовы.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Румыніі, спадар Вія-рэл Машану, прачытаў верш Якуба Коласа «Надыход зімы», які адлюстроўвае эмоцыі, уласцівыя для гэтай пары года.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Дзяржавы Ізраіль Алан Шогам абраў іншы твор Якуба Коласа — «Многа слаўненькіх куточкаў...». Дыпламат таксама пераклаў паэтычны радкі на родную мову, і вершы беларускага класіка прагучалі і на іўрыце.

Спадарыня Фіёна Гіб, кіраўнік пасольства Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі, прачытала верш Пімена Панчанкі «Мала сказаць: ненавіджу...».

На пачатку зімы вершы беларускіх аўтараў ужо прачыталі прадстаўнікі дыпмісій Швецыі, Славакіі, Чэхіі, Фінляндыі, Кыргызстана, Італіі, ЗША, Рэспублікі Карэя і Украіны. Таксама да праекта далучыліся студэнты ўсіх факультэтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, якія запісалі відэа з чытаннем беларускіх твораў.

Паэтычны флэшмоб праводзіцца ў падтрымку рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў сярод вучняў 7 і 8 класаў «Чытаем па-беларуску з velcom». Удзельнікі конкурсу з усёй Беларусі даслалі 2048 відэа з чытаннем твораў са школьнай праграмы па беларускай літаратуры. З лютага па красавік праходзяць рэгіянальныя фіналы конкурсу, на якіх пераможцы першага этапу выступаюць перад журы ўжывую. Рэспубліканскі фінал конкурсу адбудзецца ў маі.

Надзея НІКАЛАЕВА